

УДК 39:316.346.3

**Р. В. Міксюк**, старши выкладчык (БДТУ)**ЭТНАКУЛЬТУРНАЕ НАВУЧАННЕ І ВЫХАВАННЕ МОЛАДЗІ**

У публікацыі разглядаюцца сутнасць, змест і асноўныя шляхі ажыццяўлення этнакультурнага навучання і выхавання, яго значэнне для маладога пакалення, падкрэсліваеца роля роднай мовы, фальклору, нацыянальных звычаяў, традыцый, абрадаў, патрыятычнага выхавання ў фарміраванні этнічнай культуры. Дадзены звесткі з гісторыі педагогічнай думкі аб адносінах да этнакультурнага выхавання, а таксама рэкамендацыі аб укараненні ў вучэбна-выхаваўчы працэс элементаў нацыянальнай культуры.

The article contains the sense, contents and basic ways of executing the ethnic and cultural education of younger people and its meaning for them. Emphasizes the role of native language, folklore, traditions, customs and patriotic education in the process of forming the ethnic culture. Gives the reference to the history of pedagogical thinking on ethnic and cultural education, recommendations on implementation of the elements of national culture to the educational process.

**Уводзіны.** Сённяшняя рэаліі айчыннага грамадства, якое істотна абылася за апошні час, патрабуюць абаўлення і некаторых паняццяў культуры і традыцый. Доўгі час пад культурай меліся на ўвазе толькі вынікі дзейнасці людзей, а тыя спосабы і формы чалавечай дзейнасці, што не фіксаваліся ў выніках, не ўключаўся ў паняццяе поле культуры і інтэрпрэтаваліся як быт ці побыт. Сёння такія падыходы ўжо не актуальныя. У сусветнай этналогіі і культуралогіі на першы план выходзіць універсальнае паняцце «тэхналогіі», якое ў жыцці і прагрэсе грамадства мае амаль невырашальнае значэнне. Таму паняцце быту лепш уключаўшы ў шырокасць паняцце сацыяльной культуры. Што тычыцца паняцця традыцый, то яно замяняеца антыподам навацьці. Падобныя амежаванні не ўлічваюць такую фундаментальную рысу існавання і эвалюцыі, як ўстойлівасць і пераемнасць. Толькі шырэй паглядзеўшы на традыцыю як на тое, што існуе заўсёды з намі і вакол нас, можна належным чынам заўважыць і ацаніць працэсы пераемнасці ў нашым жыцці.

**Асноўная частка.** Вышэйшая школа з'яўляецца працягам этнакультурнага навучання і выхавання пасля сярэдняй школы і дзіцячага садка, так званым непарыўным звязком. Педагогі павінны ўсебакова і глыбока вывучаць праўлемы этнакультурнага развіцця і выхоўваць моладзь у адпаведнасці са зменамі не толькі сацыяльна-эканамічных умоў, але і з улікам спецыфікі жыцця, форм культуры і быту, народных звычаяў і традыцый, нацыянальнага харектару і менталітэту і шмат іншага.

Асноўнымі задачамі этнакультурнага навучання і выхавання з'яўляюцца фарміраванне матывацый моладзі да самаразвіцця на аснове этнічнай культуры, стымуляванне і актывізацыя працэсу этнічнай ідэнтыфікацыі, спрыянне развіццю самабытнасці кожнага маладога чалавека праз арыентацыю на этнакультурныя каштоўнасці, фарміраванне духоўна-маральных па-

зіцый маладога пакалення на аснове гісторычна-традыцыйных ідэалаў і каштоўнасцей беларускага народа.

Безумоўна, нельга забывацца на тое, што фарміраванне этнічнай культуры асобы прадугледжвае таксама далучэнне да агульначалавечых дасягненняў сусветнай культуры. Вышэйшая школа мае магчымасць сінтэзаваць этнанацыянальныя і агульначалавечыя каштоўнасці. Аднак, тримаючы накірунак на інтэграцыю ў сусветную культуру, мы не павінны страчаць сваю, адметную. Уздзейнне абедзвюх культур на фарміраванне асобы ўзаемазвязаны. Глыбокае вывучэнне агульначалавечай культуры дапамагае асэнсоўваць і лепш разумець асаблівасці культурнай спадчыны свайго народа, стымулюючы развіццё этнічнай свядомасці. Аднак інтэграцыя ў сусветную культуру, разуменне вяршын дасягненняў чалавецтва магчымы толькі пасля авалодання культурнай спадчыны свайго народа, свайго этнасу.

З гісторыі педагогічнай думкі вядома, што да этнакультурнага выхавання многія вучоныя адносіліся больш станоўча. Ідэя пабудовы нацыянальнай школы закладзена ў агульнавядомай канцэпцыі К. Д. Ушынскага аб народнасці выхавання. Шмат пропаноў па ўключэнні этнакультурнага кампанента ў выхаванне і навучанне былі ўнесены Ф. А. Дыстэрвегам, В. М. Сарокам-Расінскім і іншымі педагогамі. Даследчыкі-асветнікі XIX – пач. XX ст. падрыхтавалі грунт, грамадскае ўспрыманне, стварылі падмурок для выкарыстання народнай педагогікі ў працы школы. Іхнія ідэі атрымалі развіццё ў дзейнасці настаўнікаў па стварэнні беларускай народнай школы.

Выхаванне чалавека – вельмі складаны, разнастайны і супярэчлівы працэс. Этнакультурнае выхаванне – толькі адна яго частка. Невыпадкова мы звяртаемся да народнай педагогікі. Менавіта яна дазваляе выгадаваць фізічна за гарставаных і духоўна багатых людзей, асноў-

нымі якасцямі якіх стануць працаўітасць, дабрачыннасць, адказнасць. Сёння нацыянальная адукацыя базіруеца на метадах народнай педагогікі, на яе «маральнym кодэксе».

Узнікае пытанне: а ці не прывядзе нацыянальная адукацыя да нацыянальнай самаізяліцыі, да раз'ядноўвання народаў? Адказ на гэта пытанне дае М. М. Рубінштэн: «агульначалавечую ідэю мы можам спалучаць і выяўляць у школе на ўважлівым вывучэнні ўсяго роднага, народнага (але не толькі яго аднаго). Усё вывучэнне павінна быць насычана тэндэнцыяй – духам, каб кожны народ сваім бытцем і па-свойму даў як мага больш не толькі сабе і сваім сынам, але і ўсяму чалавецтву і чалавечнасці» [1].

Неабходнасць ведання роднай мовы, народных звычаяў і традыцый, вывучэнне народнай педагогікі маюць вялікае значэнне для практикі выхавання дзяцей і моладзі.

Родная мова з'яўляецца асноўным носьбітам духоўнай культуры народа, праз яе выяўляеца нацыянальная самасвядомасць. Цурацца роднай мовы – значыць страціць пачуццё нацыянальнай годнасці, той дух патрыятызму, які яшчэ захаваўся ў генах беларусаў ад наших продкаў. В. Цяпінскі асуджаў тых адукаваных прадстаўнікоў беларускага народа, якія ганьбавалі роднай мовай і нават адракаліся ад яе. С. Будны, В. Цяпінскі настойліва пропагандавалі высокія літаратурныя вартасці беларускай мовы, бо ведалі, што родная мова – гэта ablічча нацыі. Яны глядзелі на некалькі стагоддзяў наперад, усвядоміўшы ролю роднай мовы ў яднанні суайчыннікаў, росквіце нацыі.

У Беларусі зараз дзяржаўнымі мовамі з'яўляюцца беларуская і руская. Моладзь павінна валодаць абедзвюма, аднак педагог павінен памятаць, што галоўнае адрозненне этнічных моў не столькі ў розных назвах адных і тых жа прадметаў ці з'яў, а ў розным іх бачанні. Дзякуючы мове народ пакідае ў спадчыну нашчадкам свой светапогляд, свае ідэалы, каштоўнасці, сваё бачанне жыцця. Мова згуртоўвае этнічныя супольнасці, матэрыялізуе гісторычную памяць. У. У. Протчанка адзначаў, што «трэба браць да ўвагі не толькі багацце і разнастайнасць лексікі, але і структуру, не толькі знешнія формы выражэння сэнсу, але і сам сэнс. Трэба лічыцца з найгалоўнай асаблівасцю: менавіта ў структуры кожнай нацыянальнай мовы ўласцівуюцца сляды думак бацькоў, дзядоў, прадзедаў і прашчураў, іх жыццёвая пісіхалогія і філасофія» [2].

Этнакультурныя звычайі, традыцыі, абрацы ўплываюць на развіццё і фарміраванне чалавека кожнага новага пакалення і выконваюць вядучую ролю ў выпрацоўцы светапогляду, вызначаючы паводзіны ў штодзённым жыцці. Асаблі-

вае значэнне маюць звычайі і традыцыі, звязаныя з сямейным і працоўным жыццём чалавека. Менавіта перадаючыся па спадчыне з пакалення ў пакаленне ў беларусаў зацвердзіліся такія маральнія каштоўнасці, як гуманізм, калектывізм, культ маці, культ працы, культ сям'і, талерантнасць, дабрачыннасць, пачуццё абавязку і інш. Сёння высока ставіцца роля традыцыйной беларускай сям'і як асновы і крыніцы развіцця педагогічных ідэй, якая назапашвала традыціі педагогічнай культуры народа на працягу многіх стагоддзяў. Сям'я – асноўны інстытут, дзе фарміруюцца грамадзянска-патрыятычныя пачуцці і свядомасць будучага грамадзяніна, таму першаснасць і працягласць кантакту бацькоў з дзецьмі ператвараюць сям'ю ў вядучы выхаваўчы орган. Менавіта ў сям'і ўзнікае цікавасць да культуры, мовы, гісторыі сваёй краіны, да яе традыцый і звычаяў, пачынае фарміравацца грамадская і палітычная актыўнасць маладой асобы. У сувязі з гэтым дзяржаўныя органы павінны клапаціца пра лёс сям'і, аказваць ёй падтрымку. У сваю чаргу сувязь сям'і, навучальны установы і соцыуму, будзе мець станоўчы вынік ў выхаванні.

Важную ролю ў фарміраванні этнічнай культуры адыгрывае патрыятычнае выхаванне, якое пачынаецца з ранніх этапаў жыцця чалавечства, з паніцця «малая радзіма». Паніцце «вялікая радзіма» ўспрымаецца пазней як дзяржава, як грамадства, дзе чалавек жыве, і як культура, у якую ён інтэграваўся. Сюды ж далучаюцца паніцці грамадзянская пазіцыя, абарона нацыянальных інтарэсаў. У аснове патрыятызму – выхаванне любові да маці, да роднага краю. Пазней развіваецца пачуццё гонару за сваю Радзіму і свой народ, фарміруюцца патрыятычныя перакананні і пачуцці праз справы і ўчынкі.

Вядомы беларускі асветнік В. Цяпінскі адзначаў, што нацыянальна-патрыятычнае выхаванне з'яўляеца сродкам захавання духоўнай спадчыны народа і заклікаў да адраджэння яго славы і нацыянальнай годнасці. Патрыятычныя пачуцці ў час зніжэння нацыянальнай духоўнасці сярод беларускага насельніцтва выражаліся пераважна ў пачуццях прывязанасці людзей да роднага краю. Як вядома, такі мяццовы патрыятызм стаў галоўным захавальнікам нацыянальнай свядомасці беларускага народа. Народная песня, казка, прыказка, паданне, якія адлюстроўвалі рэаліі нацыянальнага быцця простага беларуса, нараджаліся несвядома ў глыбіні народнай душы, будзілі герайзм і старожытнае пачуццё любові да роднай зямлі. Творы вуснай народнай творчасці перадаваліся ад бацькоў да дзяцей, з'яўляліся лепшым метадам выхавання нацыянальнага пачуцця і забяспечвалі яму шлях высокамастацкага раз-

віцца. Менавіта фальклор стаў крыніцай культурнай дзейнасці беларускіх асветнікаў XIX і пачатку XX ст. Беларуская літаратура гэтага часу фарміравалася ў сістэме духоўных і гістарычных каштоўнасцей, створаных геніем народа-працаўніка. Грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне павінна ажыццяўляцца праз узаемадзеянне устаноў адукацыі, сям'і і соцыуму, што дазволіць сфарміраваць у моладзі ўстойлівія ўяўленні аб міры, грамадстве, дзяржаве, аб сваёй краіне і яе культуры.

Правільна арганізаваны працэс патрыятычнага выхавання фарміруе ў моладзі пачуццё інтэрнацыоналізму, грамадзянскасці, гуманізму.

Выкладчыкі павінны выхоўваць моладзь сацыяльна актыўнымі, адказнымі грамадзянамі, патрыётамі, якія будуць валодаць сістэмай агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей і ідэалаў.

Як паказвае гістарычная практика, пытанні выхавання моладзі ў духу любові і адданасці Бацькаўшчыне, вернасці грамадзянскім ідэалам хвалявалі грамадскасць і педагогаў яшчэ ў старожытнасці. У сярэднія вякі далучэнне простых грамадзян да нацыянальнай культуры, традыцый продкаў стала кансалідуючым сродкам беларускай нацыі і фактарам захавання яе духоўнай спадчыны.

Састаўной часткай традыцыйна-бытавой культуры народа застаюцца абрацы, якія зарадзіліся ў першабытным грамадстве, калі людзі імкнуліся заклінаннямі ўздзеянічаць на незразумелыя з'явы прыроды. Абрацы былі звязаны з гаспадарчай дзейнасцю, бытавымі ўмовамі, грамадскімі адносінамі і падзяляліся на каляндарна-вытворчыя (земляробчыя, паляўнічыя, жывёлагадоўчыя, рыбалоўныя), сямейна-бытавыя (вясельныя, радзільныя, пахавальныя), грамадскія і царкоўныя. Старожытная абрачная насыць ляжыць у аснове калядавання, масленіцы, шчадравання, абрадаў купальскай ночы і інш. Многія абрацы звязаны з культам продкаў (дзяды, радаўніца). Абрацы ў аснове сваёй захоўваюць народную спецыфіку і нацыянальны каларыт, ўтрымліваюць у сабе элементы песеннага, харэаграфічнага, драматычнага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. З імі звязана сялянска-абрадавая паэзія, фальклор.

У наш час абрацы страцілі сваё першапачатковое значэнне, зменшылася ў іх роля рэлігійных элементаў. Хоць абрацы і перайшлі ў разрад гульняў, святочных забаў, аддаць іх на забыццё будзе вялікая страта.

«Адным з істотных недахопаў сучаснай арганізацыі этнакультурна арыентаванай адукацыі з'яўляецца пабудова яе на асобных фрагментах народнай культуры», таму нельга сфарміраваць цэласнае ўяўленне аб этнічнай культуры.

Пры распрацоўцы сістэмы этнакультурнага выхавання неабходна выкарыстоўваць навейшыя педагогічныя тэорыі і методыкі, якія прадугледжваюць актыўнае ўключэнне этнакультурных каштоўнасцей у адукацыйны працэс.

Так, асобнае месца на кафедры беларускай мовы БДТУ адведзена распрацоўцы праектаў («Этнакультурнае выхаванне», «Мова зямлі» і інш.) і ўкараненню іх ў вучэбны працэс. Непасрэдна ў вучэбны працэс уключаны 25 тэм («Этнаграфія Беларусі», «Фальклор як скарбніца этнічнай культуры беларусаў», «Святы і абрацы беларусаў» і інш.) для рэферыравання і презентацыі ў групах. Студэнтамі складаюцца радаводы, распрацоўваюцца творчыя і навуковыя працы на мясцовым матэрыяле («Палес-кае вяселле», «Фальклор Чэрвеньшчыны», «Легенды і паданні Наваградчыны», «Тапаніміка Пухаўшчыны» і падобныя), даследуеца гістарычны лёс беларускага народа, яго традыцыі, звычайі, абрацы. У пазавучэбную дзейнасць уключана праца гурткоў «Спадчына», «Памяць», «Пазнай свой край», «Крыніца», «Мая радзіма Беларусь». На кафедры распрацаваны матэрыялы конкурсаў па адпаведнай тэматыцы, праводзяцца музейныя заняткі, экспкурсіі ў многія гарады і славутыя мясціны Беларусі, наладжваюцца выставы творчых прац і вырабаў з прыроднага матэрыялу, вышыўка, вязанне, разьба па дрэве і інш.

**Заключэнне.** Народныя традыцыі і звычайі выхавання – значная частка этнакультурнай спадчыны любых народаў. Захоўваць, вывучаць і передаваць іх нашчадкам – умова жывучасці этнасу і яго самабытнай культуры.

Неабходна даводзіць моладзі, што жыццё павінна будавацца па законах ісціны, добра і прыгажосці. Варта адзначыць, што толькі той чалавек, які прыняў у аснову ўласнай жыццёвой пазіцыі маральныя каштоўнасці свайго народа, зможа накіраваць сваю дзейнасць на натхнённую творчасць ў імя і на карысць гэтага народа.

Народная педагогічная сістэма любога этнасу – вынік працяглага па часе працэсу ўзаемадзеяння выхавальнікаў і выхаванцаў, працэсу, які не з'яўляецца вывучаным і закончаным.

## Літаратура

1. Рубинштейн, М. М. Очерки педагогической психологии. – 3-е изд., перераб. и доп. / М. М. Рубинштейн. – М.: Задруга, 1920.
2. Протченко, В. В. Родное слово – источник развития личности, духовности народа / В. В. Протченко // Адукацыя і выхаванне. – № 12. – 1994.
3. Болбас, В. С. Мадэль этнакультурнага выхавання / В. С. Болбас // Народная асвета. – 2010. – № 1. – С. 76.

Паступіла 30.05.2011